

ежы і сваіх рыбацкіх прыладаў. Прыдумала ж міліцыя форму катаўаньняў — „слонік“, калі адгазынік надзяваюць на твар затрыманага і пераціскаюць кіслародную трубку.

Адгазынік — адзін з элемэнтаў экіпіроўкі вайскоўцаў. Каманда „газы“, пры якой кожны шараговец павінен адразу нацягнуць на сябе маску, гучала ў войску дзе заўгодна: у сталоўцы, у клубе і нават у прыбіральні.

## Адліга

### Натальля Ўлан

У XX стагодзьдзі рамантычныя адчуваньні, звязаныя з *адлігай* і яе спадарожнікамі — празрыстымі велізарнымі ледзякамі на стрэхах, капяжом і першым подыхам вясновага паветра — набываюць новы палітычны сэнс. Зьяўляецца палітычны тэрмін „*адліга*“, які звязалі са зменамі ў савецкім грамадзстве пасыля съмерці Сталіна, калі засталіся ў мінулым гучныя палітычныя справы, арышты і лягеры. Стала лягчэй дыхацца грамадзянам Савецкага Саюзу, дыхнула воляй.

## Азярод

### Вінцэсъ Мудроў

Дзіўнае слова *азярод*. Гэтыя „а“ і „я“, і „о“ збегліся ў адно і цвеляць слых, нараджаючы ў съядомасці штосьці няўсямнае, патаемнае, старажытнае. У гэтым слове чутны і царкоўнаславянскі „аз“, і протаславянскі „род“, і беларускае „азяро“. А ў сярэдзіне яго пусці ў карэнъне пракаветны „яр“ — аснова жыццяздайнасці, съятла і жару. Менавіта з гэтага кораня паўсталі трывалыя, на якіх трymаўся крывіцкі съвет і мацаваўся крывіцкі дух — Ярыла, ярина і ярасць.

А між тым *азярод* — гэта ня што іншае, як немудрагелістае прыстасаванье з слупоў і жэрдак дзеля дасушваньня збажыны. Калісці яны стаялі за кожнай хатай, і ўвосень іх танклявія жэрдкі-рэбры гнуліся пад цяжарам снапоў. Цяпер жа *азярод* рэдка дзе ўбачыш, і сушыцца на ім не збажына, а ў лепшым выпадку канюшына. І наагул слова гэтае ўжо мала каму знаёмае з навачасных беларусаў.

І бог наш Ярыла мёртвы, і ярина, што пачала была прабівацца на ніве, здратаваная палкоўніцкім ботам, і, як збажына на *азяродах*, у душах нашых дасыпвае хмельная ярасць.

## Аквітызм

### Уладзімер Конан

Аквітызм — ад лацінскіх словаў *aqua vitae*: „жывая вада“ або „вада жыцця“ — „узвышэнскі“ кірунак у беларускай літаратуры 20-х гадоў гэтага стагодзьдзя. Ягоная назва ўтвораная ад універсальнага архетыпу суսветнае культуры — „жывой вады“.

Спачатку будучы тэарэтык „узвышэнства“ Адам Бабарэка ў лістападзе 1923 году прапанаваў самабытны назоў для літаратурнага кірунку „*vitaism*“

ад слова *vita* — „жыцьцё“. Ідэя „*vitaizmu*“ апярэдзіла „маладнякізм“ — кірунак афіцыёзны, клясавы, з ідэалам усясьветнай камуны, хоць рэальная творчасць таленавітых „маладнякоўцаў“ аказалася бліжэйшай да „*vitaizmu*“.

Пазыней, у 1927–30-х гадох узвышэнцы — стваральнікі літаратурнага аб'яднання „Узвышша“, перш за ўсё Бабарэка й Дубоўка, у праграмных дакументах, у артыкулах Бабарэкі „Аквітызм у творчасці Ўладзімера Дубоўкі“, „Узвышэнская паэзія — аналіз паняцця“, „Паэзія як уяўленне“ аргументавалі „аквітызм“ — новую плынь беларускай літаратуры, альтэрнатыву афіцыёзнаму „сацыялістычнаму рэалізму“.

Аквітызм уяўляўся ўзвышэнцам як сінтэз нацыянальнае традыцыі й новаэўрапейскага мастацкага наватарства.

У паэмце „І пурпуровых ветразей узвіві“ Ўладзімер Дубоўка, карыстаючыся скарочаным беларускім варыянтам гэтага паняцця, пісаў:

А дух трymаем на галоднай норме,  
а дух скарынкай эпігоннай съты.  
Яго суседзі, мабыць, не накормяць,  
затым патрэбна духу *акавіта*.

Вось такі кірунак у нашай літаратуры пачаўся, але не адбыўся, не зрэалізаваўся да канца ў звязку зь ліквідацыяй „Узвышша“ й ліквідацыяй узвышэнства ў беларускай літаратуры наагул у эпоху бальшавіцкае дыктатуры.

## Акциябронак

### Рыгор Барадулін

Акциябронак — слова-адгалосак каstryчніцкага перавароту 1917 году. Сам пераварот дазвалялася перакладаць як „каstryчніцкая“ „вялікая“ рэвалюцыя, а вытворныя слова вымушалі бязглузда калькаваць. Адсюль — і акциябронак.

Шануючы мову, трэ было б, каб хоць „акцияброня“ ўжывалі. Яно й праўда, „каstryчыня“ нечым з „кастратам“ перагукаецца. Але бальшавікам закон быў ня пісаны. У іх і прыгожае мястэчка Рудабелка стала пасёлкам Акциябронскім.

Хто такія акциябраты? Гэта вучні малодшых клясаў, якія рыхтаваліся стаць чырванагальштучнымі, а пакуль насілі пяцікунтную зорку з выявою херувімчыка-Леніна ў маленстве.

Акциябратаў называлі ўнучанятамі Леніна, хоць сам правадыр сусьеветных пралетароў ніколі дзяяцей ня меў.

Дзіцячы часопіс, сёньняшняя „Бярозка“, называўся „Іскры Ільліча“. Хоць ізноў жа, форма Ільліч — не беларуская, і на слых чуецца — „і лыгч“, „і лыгча“. Але партыйнае, хай сабе і беларускае, вуха не магло і ў жахотным съне пачуць такое.

Акциябратаў выхоўвалі ў прасавецкім духу, абагаўляючы Леніна. Неяк мая маленъекая дачушка Ілона прыйшла са школы (а ў школах у акциябратаў заганялі статкам), маці ёй падае есьці, яна — „Ня буду! Ленін нічога ня еў! Ён дзецям усё аддаваў! Так нам настаўніца казала“.

У Беларусі, як у запаведнай савецкай зоне, піянэрская арганізацыя захавалася да 2000 году.